

назіраць, як яе Іграшы; 2 - хочаща самаму удзельнічаць у калектыве; 3 - хочаща не толькі! Іграшы у калектыве, але і выконваць сольныя парты! Назірані паказалі, што такое паглыбление Інтарэса звязана з музичным развиціем, з павышэннем узроўня засваення фальклора праз музичную дзеяйнасць. Цікава, што пры гэтым фарміраванне Інтарэса праходзіць больш хутка, чым музичнае развиціе. Гэта дае падставы для вывада аб тым, што Інтарэс да лзеянасці дзея сур'езны штуршок для яе лепшага засваення, г.зн. спрыяле паглыбленному засваеню фальклора пад уплывам педагогічнага уздзейнія.

Тэкім чынам, можна зрабіць вывады аб тым, што удасканаленію методыкам фарміравання Інтарэса да музичнага фальклора у дзеяцей садзеінічае узбагачэнне педагогічнага працэса дзіцячага народна-Інструментальнага калектыва народнымі традыцыямі па выкарystанні музичных Інструментаў. Ва ўмовах метанакіраванага развиція у сучаснай практыцы народных традыцый адбываеца інтэнсіўнае развиціе Інтарэса да фальклора. Активізацыі засваення фальклора садзейнічавае узаемасувязь музичных і немузичных відаў беларускага фальклора, широкае прымяненне нучэбна-творчых заданняў. Галоуная роля у фарміраванні Інтарэсау у калектыве такога профілю належыць способам музичнага засваення народных Інструментаў, але спосабы немузичнага іх засваення таксама касвенні стымулююць развиціе Інтарэса дзеяцей. Перспектывымі шляхам з'яўляешся памырэнне сродкам фарміравання Інтарэса праз апору на іншыя віды музичнай дзеяйнасці: ансамбльвія і сольныя спевы, рухі пад музыку, харааграфія, элементы тэатралізацыі і абыгрывання песенных сюжетаў, сувязь з ігравым і дзіцячым фальклорам, а таксама з вяяленькім і дэкаратыўным мастацтвам. Ўсе названыя метады праз разынне Інтарэса да фальклора не самненна маюцьмагчымасць значна актыўнейшы засваенне у дзіцячым народна-Інструментальным калектыве.

Г.П.Семіна
Т.У.Тарашковіч
А.І.Фіцорына

БЕЛАРУСКАМОДНАЯ КАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА:
ІНТАРЭС ВІДАННІ І БІЛКІРСТАННЯ
(из прыкладзе бібліятэк Мінскай ЦЭС)

Том 1. Популярнага пуряджанія на Беларусі ў сучасны момент

у адналькавай ступені з'яўляецца і актуальнай, і праблемнай. Актуальнасць абумоўлена прыніццем шэрагу законаў, звязаных з пытаннямі адраджэння (І;2;3). Праблемнасць звязана з неаднолькавасцю адносін насельніцтва рэспублікі да беларускай мовы. З пункту гледжання ённых, яна павінна з'яўляцца дзяржаўнай, другім лічаць, што на Беларусі, дзе доўгі час роднай мове ненадавалася належнага значэння, павінны існаваць і беларуская, і руская мовы. Акбуо да роднай мовы, да спадчыны у першую чаргу прывілаеца працэ чытанне маотацкай літаратуры. Мастацкая літаратура з дзяйніцтва уваходзіць у духоўны мір чалавека. Прэ мастацкія творы у канкрэтна-пачуццевіх вобразах увасабляюцца грамадска значны ідэі часу: палітычныя, маральныя, філасоўскія і іншыя погляды данага грамадства, эпохі. У мастацкай літаратуры шучакаюць адказы на галоўныя пытанні: як жыць і кім стаць. Пад упрылівам мастацкіх твораў людзі пачынаюць лепей разумець жыцце, а значыць і больш правільна дэйнічаць у ім. Дапамагчы задаволіць запатрабаванні чытачоў у мастацкай літаратуры призначаны бібліятэкі.

На сёняшні час найбольшы працент абслугоўвання масавага чытача забяспечвае Мінская цэнтральная бібліятэчная сістэма. У склад сістэмы уваходзіць адна цэнтральная бібліятэка і двадцать два філіялы, якія размешчаны па ўсіх мікрараенах гораду. Агульны фонд ЦБС на 1.01.98 г. складае 1821389 экз., на долю мастацкай літаратуры приходзіцца 38,8%, мастацкай літаратуры на беларускай мове прыблізна 6,1%.

Цэнтральная бібліятэка Ім. Я. Купала у 1991 г. праводзіла анкетаванне чытачоў шэрагу бібліятэк з матэй вівучэння стану фондаў сістэмы падкім, у тым ліку і фонду на беларускай мове. При адказе на пытанне "Ці задаволены Ви фондам беларускай літаратуры?" толькі 43% распандэртаў апкозілі становуча (4).

Дадзены артыкул з'яўляецца часткай кафедральнага даследавання "Алтімізацыя фарміравання, апрацоўкі і выкарністання бібліятэчных рэсурсаў Рэспублікі Беларусь". Мэта артыкула - высвятліць выкарністанне беларускамоўнай мастацкай літаратуры ў бібліятэках Мінскай ЦБС (ЦБ, філіялы № 1, 7, 19, 30) і прааналізаваць яе становішце ў Беларусі за 1989-1992 г.г. У сувязі з гэтым, зутаром было праведзена даследаванне з наядаром вызначальца імены найбольш

читаемых беларускіх аўтараў, творы мастацкай літаратуры, якія выдадзены на роднай мове, з улікам тэматычнага і жанравага прызначэння, у выніку рэспісу "Летапісу Друку Рэспублікі Беларусь". Даследаванне складалася з наступных этапоў: аналізу чытацкіх фармуляраў вучняў 9-II класаў; уліку чытацкага попыту на беларускамоўную мастацкую літаратуру ва ўмовах адкрытага доступу; выяўленне наяўнасці твораў асобых беларускіх пісьменнікаў у фондах бібліятэк на падставе аналізу дадзеных алфавітных і уліковага каталогаў; нараўнанне стану наяўнасці ў бібліятэках і выдання ў Рэспубліцы беларускамоўной літаратуры. Аутарамі таксама былі праведзены гутаркі з супрацоўнікамі бібліятэк і чытачамі названай групы.

Чытацкая катэгорыя – вучні 9-II класаў – была выбрана не выпадкова. Менавіта вучні 9-II класаў, якія нацэлены на далейшае атрыманне ведаў у сярэдніх і спецыяльных навучальных установах, з'яўляюцца сенія найболым актыўным! у плане выкарыстання беларускамоўной літаратуры. Яны імкнушы дасканала авалодзіць роднай мовай, якая стала дзяржаўнай у рэспубліцы, папоўніць свой кругагляд ведамі аб гісторыі і культуры свайго народа.

Успрэманне мастацкай літаратуры на беларускай мове вучням!, якія агульнае навучанне праходзяць на рускай мове, складанае, нягледзячы на схожасць гэтых моў з першага погляду. Як падцвердзілі гутаркі з чытачамі, пакуль беларуска" моладзю успрэманне нацыянальнай прозы праходзіць паслядоўнаў фазы: непрыманне беларускага слова, пераасенсаванне яго, пераклад на рускую мову, такія чынам адбываецца шматпланавы поіхалагічны працэс. І усе ж, вынікі аналізу чытацня здавальняточны. Наогул трэба адзначыць, што дыялазын тэматыкі эзіка: ленасці вучняў 9-II класаў вялікі. За мінулы перыяд 1992 года к творам беларускіх пісьменнікаў зварочваліся 96% вучняў. З 500 рэспандэнтаў за даследаваны перыяд к творам беларускіх пісьменнікаў звярталіся 34% – 5 і болей разоў, 22% – 4 разы, 31% – 3 разы. Невялікі прашент (13%) складаецца чыточкі, якія зверочваюцца да беларускай літаратуры 1-2 разы.

Часцей за усе чытацкую цікавасць выклікаюць творы А.Адамовіча, А.Бачыла, Я.Гриля, В.Быкава, Ф.Багушэвіча, Р.Барадуліна, Л.Добрыніні, М.Ермаловіча, А.Лука, В.Інатаўскай, Н.Гілевіча, К.Крачанін, А.Міханіка, У.Мароткевіча, Я.Коласа, Л.Купалы, М.Лінкоўскага, І.Міханіка, І.Насірова, В.Рудзінага, І.Шамякіна.

Змены, якія адбыліся у сучасным грамадстве аказвають упльу і на патрабаванні чытчачоу. У апошні час значнае месца ў читанні вучням 9-II класау занялі книгі аб гісторыі мінулага (42%). У відношенні знаемства з творамі лепшых беларускіх пісьменнікаў у гэтым напрамку падрастаючае пакаленне вучыцца не толькі правільна ацэнваць канкрэтныя творы, але і бачыць іх у контэксле гісторычнага развіцця культуры свайго народа і чалавецтва. Творы У.Караткевіча "Паром на бурай раці", "Кніганошы", "Цыганскі кароль", "Сівая легенда", "Ладдэя Роопачы" (са зб."З вікоў мінулага"), "Званы Віцебска", "Млын на сініх Вірах", "Маці ўрагану" (са зб."Старыя беларускія хронікі"), "Хрыстос прыязмліўся у Гародні", І.Шамякіна "Петраград-Брэот", А.Мальдзіса "Восень пасярод вясны", В.Іпатавай "За морам Хвалынскім", У.Якімовіча "Кастусь Каліноўскі", А.Лойка "Францішк Скарына, або Сонца Маладэчковае" з'яўляюцца выданнямі, якія найбольш запытаваныя. Стая папулярным сярод моладзі і штогоднік "Бацькаўчына", які з 1990 г. выдаеца выдавецтвам "Юнацтва" з мэтай прымахоўцца нашу моладзь да гісторычнага жанру.

Значнае месца ў чытацкіх запатрабаваннях моладзі займають книгі аб Вялікай Айчыннай вайне (34%). Кнігі аб вялікім подзвігу народу мамыцца ў бібліятэках горада ў вялікай колькасці. Іх рэкамендуюць настаўнікі да пазакласнага чытання. Сярод усеў разнастайнасці книг аб Вялікай Айчыннай вайне вучні 9-II класау аддаюць перавагу тым, якія маюць востры, захапляючы скжэт. Папулярнымі аўтарамі яны лічаць В.Быкава "Альпійская балада", "у тумане", "Мервіям не баліць", А.Асіленка "Вогненны азімут", "Жыта", К.Каліна "Крылаты коні", Савіцкі А. "Обаль", "Намерці зауседы паспоешь", А.Ставер "Шад кавоес", І.Чыгрынау "Ішоу на вайну чалавек", І.Шамякін "Ахъяры", "Зеніт".

На ранейшаму чытакі цікавяцца книгамі, якія прысвечаны малярна-філасоўскай проблематыцы (17%). Чытаюць такія творы, як "Халодная птушка", "Паляванне на апошняга журауля" А.Лука, "Неруш", "Хроніка дзетдомаўскага саду" В.Казько, "Сачыннанне на вольную тэму", "Раданіца" А.Кудрауца, "Нявестка" А.Кулакоўскага, "Моціжы" І.Пташинікава.

Адной з любімых застасення прыгодніцкай літаратура (26%). Напульгасць прыгодніцкай книгі не патрабуе аргументавання. Інтарэс да вострасмежкай літаратуры зауседы быў чытакай асаб-

лівасцю падрастаючага пакалення. Таму так часта можна было убачыць у фармулярах запісы твораў У.Караткевіча, М.Лынькова, П.Місько, В.Сачанкі, У.Шыціка і інш., а таксама пераклады замежных пісьменнікаў.

Шматліка папулярнасць дэтэктыва, навуковай фантастыкі, якія блізкія да пригодніцкай літаратуры (27%). Кнігі Я.Баршчэўскага, В.Гіевіча, А.Жука карысташца запытанием гэтай катэгорыі чытачоў.

Зварот да класікі на жаль больш звязан са школьнымі праграмамі. У агульным, чытанне твораў класікаў беларускай літаратуры не выходзіць за рамкі вучэбных праграм.

Даволі значнае месца ў чытанні вучняў 9-II класаў займае паэзія (41%). Вучні цікавяцца як ужо славутымі, так і маладымі паэтамі. Вось асноўны круг аўтараў, якіх чытаюць: Ф.Багушэвіч, Р.Барадулін, В.Вітка, Н.Гілевіч, А.Гречанікаў, Ц.Гартны, С.Грахускі, Л.Дайнека, С.Законнікаў, А.Звонак, Н.Лужанін, М.Мятліцкі, П.Панчанка, А.Пысін, М.Танк, Н.Шклярава і шэраг іншых. Не аднойчы можна было убачыць у фармулярах чытачоў і штогоднік "Дзень пазэ!!".

У апошні час моладзь больш стала звяртаць увагу і да беларускай сатыры (15%). Наўпальшую цікавасць выклікаюць кнігі - "Мінона" А.Лойкі, "Камар на матасыкле" М.Чарнаускага, "Розум у партфелі!" В.Маеускага, "Азбука любви" П.Макаля, "Абыдзеняя лавай" П.Шыбута, "Немеладзчыя мелодыі" Г.Юрчанка, "Знаемыя не знаемцы" М.Баокіна.

Цалкам, падводзячы вынікі аналізу чыташкіх фармуляраў і гутараў з названай катэгорыяй чытачоў, можна зрабіць вынікову, што сенсія назіраенца павышэнне запытаў на кнігі мастацкай літаратуры на беларускай мове. Больш паловы (54%) аддаюць перавагу чытанню кніг на нацыянальнай мове. Асабліва гэта датычыць кніг беларускіх пісьменнікаў. Улічвамы, што толькі з 1990 г. беларуская мова стала дзяржаўнай, на наш погляд, паказычкі аналізу чытання абнадеяўляюць і сведчаць аб яго адраджэнні.

Але не уесь фонд беларускай мастацкай літаратуры выкаристоўваецца актыўна. Улік чыташкага попыту скарыстаціся фонда ва ўмовах адкрытага доступу паказаў, што толькі к 65% кніг звартаюцца чытачи за апошнія трох гады. К большасці кніг назіраецца однаразовое звяртанне. Таму можна зрабіць вынік, што выбар бо-

льшасці кніг ажыцяўляеца выпадкова, без устойлівай зацікаўленасці.

Выбараочнае вывучэнне выкарыстання твораў беларускіх пісьменнікаў, выдадзеных на беларускай мове сведчыць аб слабай зацікаўленасці да твораў некаторых сучасных пісьменнікаў. Вось толькі некалькі прикладаў:

Аутар, назва твора, выходная звесткі	Колькасць наз. на папісах ад-	Колькі разоў выдаваўся твор на працягу годін крытага доступу

Капыловіч М. Чужы сваяк:
Аповесці і апавяданні.-
Мн.: Маст. літ., 1987. -
189 с.: 1 л.

3

I

Капусцін А. Гудок даце-
кага поезда: Аповесці,
апавяданні. - Мн.: Маст.
літ., 1986. - 341с.

2

Паслядовіч М. З табою
побач: Апавяданні. - Мн.:
Маст. літ., 1984. - 318с.
1 л.

2

I

Аутары не прэтэндуюць на рэпрэзентатыўнасць вынікаў даследавання, але каб яго вынікі былі больш дасканалымі, мы пасправавалі даць адказ на такія пытанні, як што ж сення маюць бібліятэкі Мінскай ЦБС у галіне беларускамоўнай літаратуры?, што яны сення могуць працаваць кожнаму чытачу?

Выбарочная проверка наяўнасці ў фондах твораў асобных аўтараў паказала наступную карціну:

Аутар	Колькасць назваў па ЦБС	Колькасць назваў па ЦБС	У тым ліку:							
			№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8
Агніцвер Э.	12	101	18	5	6	44	2			
Аспінек А.	9	491	54	9	4	8	9			
Адрамчык А.	9	231	29	18	13		9			7
Багушэвіч І.	6	257	58	19	13	4	10			
Бачыла А.	13	283	50	20	6	9	5			

	1	2	3	4	5	6	7	8
Броука П.	17	964	109	49	21	20	13	
Да нека Л.	11	281	33	12	13	9	7	
Законнікау С.	7	71	16	5	6	2	5	
Звонак А.	8	148	20	6	4	4	3	
Загорская Н.	1	10	2	1	-	1	-	
Зуенак В.	15	239	37	12	7	9	7	
Дайліда В.	5	36	5	1	-	1	3	
Далідовіч Г.	8	132	12	6	8	2	26	
Ермаловіч М.	2	92	21	5	5	13	12	
Караткевіч У.	12	1340	180	67	82	45	66	
Карпік А.	10	289	31	11	13	10	13	
Крапіва К.	11	933	117	63	37	19	23	

Як сведчань дадзенныя табліцы, клясікі беларускай літаратуры П.Броука, К.Крапіва, У.Караткевіч добра прадстаўлены і па як-
зэмплярнасці, і па назвах як у ЦВС падкам., так і па філіялах
стэмы. Такія ж аутары як Звонак В., Законнікау С., Загорская Н.
і інш. маюцца ў бібліятэках у недастатковай колькасці, хача за-
пыт на іх есць. Асобна траба адзначыць недастатковую колькасць
твораў пісьменнікаў-гісторыкаў Ермаловіча М., Арлова У. і інш.

Як адзначалася вымей, чытанне вучням старэйшых класаў, у
асноўным, звязана з літаратурай, якая прыпянуецца настаунікам!
ліцэяу, гімназій і агульнаадукацыйных школ рэспублікі Беларусь
у суадноснасці з існуючымі праграмамі.

Аднак, на сеячшы дзень маюцца некалькі варыянтаў такіх
праграм. Плануецца з 1993/94 навуч.года ва ўсіх установах, якія
прылічаны да агульнаадукацийных, увесці у дзеяннне праграму(7),
якая распрацавана навукова-даследчым інстытутам адукацыі. Новай
асаблівасцю праграмы з'яўляецца яе скіраванасць на вывучэнне бе-
ларускай літаратуры у кантэксле сусветнай. Аласобленасць вывучэнне
беларускай літаратуры ад замежнай вельмі шкодзіла прадмету, зву-
жала яго магчымасці ў пазнанні асаблівасцей і заканамернасцей
развіцця літаратуры, прыніжала аутарытэт роднай літаратуры. Та-
му новая праграма пабудавана з улікам ранёшага вопыту выкладан-
ия літаратуры ў школе, вопыту замежнай школы і новых запатрабо-
ванияў чынца на этапе нацыянальна-культурнага адраджэння Беларусі.

Аналіз пратриме Беларусь, што значна пашыруся круг творау беларускіх піснепісняў і плаэтаў, якія будучы рэкамендаваны ціля пазакласнага, макія "Гарасельні" А.Пулакоўскага, "Партызаны" А.Адамовіча, "Ціхія сцены", "Маліхолія", "У чым яго крауда", "На Імперыялістичнай вайне" М.Гарэцкага, "Черуд" В.Казлько, "Сучасны канцэрт" А.Карлоўца, верш А.Звонака, М.Дужаніна, Л.Макаўля, Ч.Зімінічава, А.Радавава, І.Руанка, Н.Скіпакова, Д.Бічаль-Загнётавай, Г.Лятергу і іншых.

Ужо з наступнага года публічныя бібліятэкі распублікі павінны будучы зদавальнічы юніт даследаванай грулы чытачоў на такія творы, як "Дзекамен" Бягачына, "Тарциф" Майдара, "Фауст" Гете, "Чапавечак налады" Балашака, "Кала Бруньен" Р.Ралана, "Пігмаліон" Б.Шоу, "Жар-паж" Э.Золя, "Сіняя птушка" М.Метэрліак і іншага іншых.

Як адзначалі: "Сімейкі разычія бібліятэчнай справы у Рэспубліцы Беларусь" у сольніці бібліятэк адсутнічалася ад 60 да 70% літарэбнай літаратуры, рэкамендаванай для пазакласнага чытания, макія звычай абліматлігіх адмовах чытачам на мастацкую літаратуру іх завата почиту" (4).

Беларускамуная макіяная літаратура у выданні книжнай пра-
дуццы заўмеў значнае месца: у 1989 г. было надрукавана 204 назвы, у 1990 г. - 177, у 1991 г. - 167. За 1992 год было выдадзена на беларускай мове 172 назвы твораў, у тым ліку 55 выданням - дзеіцчай літаратуры. За яноні тог зборы зборы твораў такіх пісьменнікаў, як В.Бікау, Н.Броўка, Е.Борыч, І.Шамякін. Да 100-
годзя з дні нараджэння Максіма Бядулісевіча выйшаў з друку поўны збор твораў у 3-х тамах. Выйшлі асноўныя творы І.Малежа, У.Арло-
ва, А.Навуменкі, шорагу іншых беларускіх пісьменнікаў. Знаменат-
льніе юніт перацдзяне калі Максім Гарэцкага "Історыя славацкай літаратуры", прызентатар ской здохлая 4 літаратура у На-
цыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь.

Калі спыніцца на ханраг мастацкай літаратуры, то можна пры-
весці наступныя данні: на беларускай мове за 1992 год выдадзена
90 прозаічных твораў, 88 - паэтычных, 5 - на драматычнай, 8 фольклорных, 1 - на мэстацкай бібліяграфіке, 10 збораў твораў розных жанраў.

З улікам уведзення новай працэсамі на беларускай літарату-

для вучняў У-ХІ класаў патрабуе дасканалага аналізу выдання беларускай літаратуры. Калі - 1989 годзе колькасць перакладной літаратуры складала 34 назвы, то ў 1992 годзе "Міністэрства культуры" залачыла ў публічных бібліятэках расцублікі Беларусь прыватныя аўтавыдавецтвы, залачыла ў публічных бібліятэках у лікам зместу школьніх праграм і колькасці чыткоў-вучняў старэйшых класаў, якія касцяжылі фонды бібліятэчнай сістэмы горада. Выдавецтвам таксама заснавана *Універсальная патрабаванія і наўчальныя установы* для адукацыі.

Л. Т. А. РАДЫШЕВІЧ
Літаратура беларускай мовы ў сучаснай

1. Аб беларускай мове ў дзяржаўных органах масавай інфармацыі ў Рэспубліцы Беларусь: Пост. Прэзідэнта Вярховага Савета РБ № 10 лютага 1991 г. //ЛІМ, 1992, 6 сак., - С. 2.
2. Аб культуре ў Беларускай ССР: Закон БССР. Приняты 4 кастрычніка 1991 г. //Ведамасць Вярховага Савета Беларускай ССР, 1991 № 20. - С. 12-27.
3. Аб мовах у Беларускай ССР: Закон БССР. Приняты 26 студзеня 1990 г. //Збор "чонау" Беларускай ССР, указаў Прэзідэнта і Вярховага Савета Беларускай ССР, пасланоў Савета Міністраў рэспублікі Беларускай ССР. - 1990, № 4. - С. 39-47.
4. Концепцыя развіція бібліятэчнай сістэмы ў РБ: Закон. Міністэрствам культуры РБ 26 сак. 1992. Бел. М., 1992. - С. 27.
5. Справаздача Мінскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы за 1991 год.
6. Справаздача Мінскай ЦБС за 1992 год. Чытаніе юнітамі. Чытальня.
7. Програма па беларускай літаратуры для У-ХІ класаў/Белднешчына-ласлоц. Ін-т адукацыі. - Мн., 1992.